

МАРЫЯ СОКАЛ

ПУБЛІЧНЫЯ БІБЛІЯТЭКІ: Здабыткі мінулага года

Амаль усе перамены ў дзейнасці бібліятэк першапачатковая адлюстроўваючая ў лічбавых паказчыках іх работы, аналіз якіх дазваляе меркаваць не толькі аб стане бібліятэчнай справы, але і аб сацыяльна-еканамічным, культурным і духоўным жыцці нашага грамадства. Так, паводле статыстыкі, у 1997 г. абслугоўваннем насельніцтва рэспублікі займалася 4771 публічная бібліятэка сістэмы Міністэрства культуры і 3496 арганізаваных пры іх нестационарных пунктаў выдачы з агульным кніжным фондам 60031,9 тыс. экз. Карысталася імі 3717,2 тыс. чытчою (што склада 36 % ад насельніцтва), якім было выдана 67177,3 тыс. экз. самых разнастайных матэрыялаў. При агульным росце колькасці чытчою (на 21,7 тыс. чалавек у параўнанні з 1996 г.) знізілася кнігавыдача (на 875,3 тыс. экз.). Адбылося гэта пераважна за кошт сельскіх бібліятэк, дзе скарацілася не толькі кнігавыдача (на 720,6 тыс. экз.), але і колькасць чытчою (на 36,9 тыс. чалавек). На гэты працэс на сяле галоўны ўплыў аказалі памяншэнне насельніцтва і недастатковое забеспечэнне бібліятэчных фондаў новымі выданнямі. Амаль ва ўсіх астатніх бібліятэках назіраліся як прыток чытчою, так і павелічэнне іх чытшай актыўнасці.

Дасягненнем мінулага года можна лічыць факт павелічэння колькасці новых паступленняў у фонды ЦБС. Гэта першыя вынік работы ў рамках азначаных раней прыярытэтных напрамкаў мадэрнізацыі бібліятэк: камплектаванне і камп'ютерызацыя. Дзякуючы мэтанакіраваным дзеянням як органаў улады (рэгулярынг фінансаванне, забеспечэнне бясплатнай сацыяльнай значнай літаратурой, перавыданне вос-традэфіцітных кніг), так і саміх бібліятэк (паспяховыя пошуки спонсараў і больш танных кропкі камплектавання), у ЦБ паступіла на 404, 2 тыс. экз. больш чым у 1996 г.

Назіраючы стабілізуючыя фактары ў станаўлении сеткі публічных бібліятэк. Галоўнае дасягненне — спыненне неабгрунтаванага закрыцця сельскіх бібліятэк. Таму ў Брэсцкай вобласці адкрыліся 4 сельскія бібліятэкі, у астатніх абласцях іх колькасць некалькі знізілася (ад 3-х у Віцебскай і Гомельскай да 10-ці у Мінскай). У адных выпадках падставай для закрыцця было значнае скарацэнне насельніцтва ў зонах абслугоўвання, у іншых — сельскія бібліятэкі быті рэарганізаваны ў клубы-бібліятэкі, у выніку чаго яны статыстычна ўлічваючы ў клубнай сетцы. Што датычыцца бібліятэк-клубаў, якіх на канец года было 130, то можна сказаць, што яны працуюць на ўзроўні іншых сельскіх бібліятэк. Сяродня колькасць кніжнага фонду на адну бібліятэку складае 6,5 тыс. экз., а колькасць чытчою — 260 чалавек.

Плённа працавалі публічныя бібліятэкі над вызначэннем свайго месца ў сучаснай грамадской і эканамічнай сітуацыі. Садзейнічалі гэтamu маркетынгавым даследаванні. Яны далі магчымасць знайсці новыя падыходы да вывучэння патрэб і інтарэсаў патэнціяльных карыстальнікаў бібліятэк у мэтах распрацоўкі дадатковых послуг, адэватных выяўленым патрэбам і інтарэсам. Зроблены першыя крокі ў падрэхтоўцы дакумента "Маркетынгавая стратэгія бібліятэк ЦБС" Цэнтральны гарадскі бібліятэканік імя Я. Купалы г. Мінска, дзе вызначаны галоўныя прынцыпы, якімі будуть кіравацца бібліятэкі сістэмы ў сваёй работе.

Дасканалае вывучэнне зон абслугоўвання гарадскімі бібліятэкамі г. Магілёва дало падставы здзейніць прафіліраванне некаторых філіялаў, і зараз у сістэме

фарміруючыя цэнтры нацыянальнага адраджэння (№ 4 імя М. Лерманава), эстэтычнага выхавання (№ 2), сямейны культурна-дасугавы цэнтр (№ 9).

Большасць ЦБС таксама вызначылі прыярытэтныя напрамкі ў работе і сталі даволі аўтарытэтнымі інфармацыйнымі і культурно-асветніцкімі цэнтрамі ў сваіх рэгіёнах. Некаторыя з іх у адпаведнасці з выбранымі напрамкамі распрацавалі мэтавыя комплексныя праграмы дзейнасці, разлічаныя на перспектыву.

Паглыблена і мэтанакіравана працавала Лепельская ЦБС у 1997 г. У сувязі з тым, што гэты год быў аб'яўлены ў раёне годам адраджэння традыцыйнай нацыянальнай культуры, цэнтральная бібліятэка займалася вывучэннем традыцыйнай народнай кухні ў сваёй мясцовасці. Вынікам работы стала выданне сумесна з Беларускім інстытутам проблем культуры буклета "Лепельскія клёцкі і другая смаката". Сушанская сельская бібліятэка засяродзіла ўвагу на выяўленні і зборы самабытнага матэрыялу свайго рэгіёну. Барсукоўская сельская бібліятэка працавала над вывучэннем традыцыйнай сімейнай абрааднасці. Усё гэта праводзілася ў рамках мэтавай праграмы Лепельскага аддзела культуры "Адчыніся, скарбонка часу", у якой бібліятэкам была адведзена значная роля: іх дзейнасці быў прысвечаны цэлы раздел — "Бібліятэкі — цэнтры інфармацыі па краязнаўству".

Краязнаўчая тэматыка наогул даволі часта пранізвала як інфармацыйную, так і культурно-асветніцкую дзейнасць бібліятэк. Садзейнічалі гэтamu традыцыйны конкурс "Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры", які выявіў новых пераможцаў. Сярод іх Бярэзінская і Пружанская ЦРБ, Баранавіцкая ЦГБ, дзіцячая бібліятэка № 7 г. Гродна, Карабоўская (Глыбоцкая ЦБС), Ракаўская (Валожынская ЦБС), Станіслаўская (Докшыцкая ЦБС), Сялецкая (Касцюковіцкая ЦБС), Тонежская (Лельчицкая ЦБС) сельскія бібліятэкі.

Па выніках конкурсу ўпершыню былі ўзнагароджаныя асобныя спецыялісты па наступных намінаціях: за значны ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем — Тамашова В.А., намеснік дырэктара Цэнтральнай дзіцячай бібліятэкі г. Мінска; за навацыі ў галіне бібліятэчнай справы — Чарнова Т.П., дырэктар Жодзінскай ЦБС; за пошукаўскую і даследчую працу па напісанню кароткага нарыса гісторыі "Магілёўская абласная аўяднаная бібліятэка імя У.І.Леніна" — Мельнікова Н.Р.

Многія ЦБС выдзелілі сярод сваіх карыстальнікаў прыярытэтныя групы, менавіта ім аківалі першачарговую інфармацыйную падтрымку ў выглядзе тэматычных спісаў навінак, інфармацыйных гадзін, аглядоў літаратуры і інш. Жодзінская ЦГБ і Клімавіцкая ЦРБ арганізовалі ў сябе цэнтры дзялавой інфармацыі па найбольш актуальных напрамках сучаснай эканомікі. У Жодзінскай ЦБ, акрамя таго, чытчы та маюць магчымасць атрымаць разнастайную інфармацыю па бытавых пытаннях. Пры Бялыніцкай ЦРБ дзейнічае інфармацыйна-асветніцкі цэнтр "Тайны здароўя". Можна сказаць, што амаль кожная бібліятэка актыўна працавала з тымі групамі чытчою, якія ў адпаведнасці з іх патрабаваннямі і сваімі інфармацыйнымі магчымасцямі могла найбольш прадуктыўна аблужыць.

Даволі часта аб'ектам павышанай увагі бібліятэкам становілася сям'я. Невыпадкова асобныя філіялы цэнтрапілізаваных сістэм сталі называць сябе бібліятэкамі сямейнага чытання. Менавіта такай з'яўляецца бібліятэка № 2 г. Мінска. Ёю распрацавана спецыяльная доўгатэрміновая праграма, накіраваная на дапамогу сям'і. У рамках праграмы створаны клуб "Пошук", у работе якога шэраг шырокіх і разнастайных заняткаў.

Сталічная ЦБС працавала як заўсёды даволі напружана і цікава з самымі разнастайнымі групамі насельніцтва і ў розных накірунках. Бібліятэкі Мінска лічылі сваім абавязкам аказваць дапамогу не толькі чытачам, занятым у розных сферах дзеянасці, але і беспрацоўным, што ў апошні час з'явіліся сярод іх карыстальнікаў. Праводзіліся мерапрыемствы, якія садзейнічалі іх прафесійнай перападрыхтоўцы, спрыялі псеухалагічнай разгрузцы і адаптациі да новых умоў жыцця. Паставіна рабіліся падборкі з прэзы аб наўясці працоўных месцаў на прадпрыемствах сталіцы бібліятэкай № 20. Яе работнікамі ўстаноўлены контакты са службай занятасці Партызанскага раёна г. Мінска, сумесна праводзіліся мерапрыемствы для моладзі, якая ўступае ў жыцце.

Не засталіся па-за ўвагай бібліятэк рэспублікі і іншыя сацыяльна неабароненныя слай насельніцтва. У першую чаргу гэта пенсіянеры, інваліды, малазабяспечаныя сем'і. Ім адрасаваліся як асобныя мерапрыемствы, так і распрацоўваліся цэлія праграмы работы. Чэрыкаўская ЦБ разам з домам пінераў падрыхтавала цікаве свята "Цёплы дом" для дзяцей-сірот, на якое яны прыйшли разам са сваімі апекунамі. Дарэчы, дабрачынная акцыя "Цёплы дом", якая праводзілася ў рэспубліцы з узделам розных сацыяльных службаў, была падтрымана многімі публічнымі бібліятэкамі. Пад такой назвай почала працаваць дзіцячая бібліятэка № 3 г. Гомеля.

Конкурс-агляд па аблітуванню слаба абароненых слай насельніцтва пад лэзвізм "Спяшайцеся рабіць дабро" прайшоў у Светлагорскай раёнай ЦБС. Яго вынікі далі падставу для распрацоўкі мэтаўай бібліятэчнай праграмы "Дабрыня", разлічанай на 1997–2000 гг., якая прадугледжвае вывучэнне патрэб і інтарэсаў слаба абароненых слай насельніцтва і распрацоўку асноўных напрамкаў работы з імі.

Характэрна, што бібліятэкі не толькі самі ўзялілі вялікую ўвагу аблітуванню гэтых катэгорый людзей, але і прывівали пачуццё міласэрнасці падрастаючаму пакаленню, далучалі моладзь да работы з імі. Сведчанне таму — дыскусія "Высокое слова — міласэрнасць. Як гэта разумею я?" у Макарыцкай сельскай бібліятэцы Петрыкаўскай ЦБС, урок дабрыні "Угледзіцца ў твар старасці" у Гарадзечанскай сельскай бібліятэцы Навагрудскай ЦБС, вечар-сустэрэча "Цяпло нашых сэрцаў — Вашым пражытым гадам" у Чамяроўскай сельскай бібліятэцы Слонімскай ЦБС і інш.

Асаблівая роля адводзіцца публічным бібліятэкам у дзіцячым чытанні, якое ў апошні час часта выклікае трывогу ў педагогаў, бібліятэкару, бацькоў. Ва ўсім свеце адзначаецца зніжэнне цікавасці дзяцей да кнігі, выцясненне чытання праглядам тэлеперадач, захапленне камп'ютэрнымі гульнямі і г.д. Убачыць, як ўсё выглядае на самой справе, дапамагло даследаванне "Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў Рэспубліцы Беларусь", праведзеннае Нацыянальнай бібліятэкай. Вынікі яго канчатковая падведзены ў 1997 г.

Ва ўсіх часах бібліятэкі былі даволі прывабнымі месцамі для правядзення вольнага часу не толькі дзяцей, але і дарослых. Асабліва ўзрасла дасуговая функцыя ў апошніх гады, калі фінансавыя магчымасці шырокіх слай насельніцтва зрабілі недаступнымі многія іншыя ўстановы

культуры. Тым больш, што ў гэтым напрамку бібліятэкамі накоплены даволі цікавыя вопыты, які штогод узбагачаеца. Відавочны ўплыў тэлебачання на дасугавую дзеянасць, чым і тлумачыцца вялікай колькасцю гульнявых мерапрыемстваў накшталт "Поле чудаў", "Шчаслівы выпадак", "Угадай мелодыю". Апошняя, дарэчы, удала перанесена з музичнай сферы ў кніжную, абы чым сведчыць яе новая назва "Угадай кнігу", якая ўсё часцей сустракаецца ў практыцы. Трэба аддаць належнасць бібліятэкам, што ў работе па арганізацыі вольнага часу насельніцтва яны імкнуцца ахапіц сваімі паслугамі розныя сацыяльныя і ўзроставыя групы насельніцтва, і амаль усе мерапрыемствы звязаны з працагандай кнігі ці ведаў, што ў ёй утрымліваюцца. Тэматаika іх сутынчына сённяшняму часу і адпавядае конкретным інтарэсам чытачоў.

Гэтым, вядома ж, не аблікоўвалася дзеянасць публічных бібліятэк у мінулым годзе. Абазначаныя толькі некаторыя, найбольш характэрныя напрамкі іх работы. Даволі часта бібліятэкамі даводзілася сутынчыца з праблемамі, выкліканымі недахопам матэрыяльных рэсурсаў. Фінансавая падтрымка з боку дзяржавы па-ранейшаму заставалася незадавальняючай, хоць пізнейшыя меры і прадпрымаліся, у тым ліку і на рэгіональным узроўні. У Брэсцкай вобласці, напрыклад, на месцах былі прыняты "Комплексныя праграмы падтрымкі бібліятэк", узгодненыя з мясцовымі органамі ўлады, што з'явіліся моцнымі штуршком у работе па ўмащаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы бібліятэк.

Вынікі работы публічных бібліятэк у 1997 г. даюць падставы канстатаваць, што ім зроблены яшчэ адзін важны крок на складаным шляху перамен. Зараз перад імі стаіць важная і адказная задача — дасканала вызначыць уласную місію ў сучаснай інфармацыйнай прасторы і стаіць дэмакратычнім і незалежнымі пастаўшчыкамі інфармацыі і ведаў. Для гэтага траба яшчэ многасяц зрабіць, у першую чаргу органам дзяржайной ўлады, ад якіх залежыць фінансаванне бібліятэк. І тут важна атрыманы дапамогу як на рэспубліканскім, так і на рэгіональным узроўнях.

Першачарговая задача — вырашэнне комплексу праблем у камплементаванні бібліятэк. Не меншае значэнне мае тэхнічнае перааснашчэнне бібліятэк. Іх аўтаматызацыя дасыць магчымасць атрымаць выхад да сусветных інфармацыйных рэсурсаў. Пэўныя заходы ўлады на падзенім напрамку згодна яго прыярытэтасці ўжо робяцца не першы год. На канец 1997 г. аўтаматызацыя 23 цэнтралізаваных сістэм (16 % ад усіх ЦБС). З іх гарадская і дзіцячая ў Мінску, 1 — у Брэсцкай, 11 — у Гомельскай, 5 — у Магілёўскай, 3 — у Мінскай абласцях. Лепш забяспечаны камп'ютарамі ЦБС Мінска і Баранавіч, у астатніх цэнтралізаваных сістэмах іх усяго па 1–3, пры гэтым толькі ў Барысаўскай яны падключаны ў сетку.

Пакуль што не прыступалі да аўтаматызацыі публічных бібліятэкі Віцебскай і Гродзенскай абласцей, ды і ў Брэсцкай толькі адна Баранавіцкая гарадская ЦБС тэхнічна забяспечана і мае выхад у сетку. Праўда, тут на 1998 г. старшыней аблітування У.А. Заламаем менавіта на камп'ютарызацию бібліятэк цэнтралізавана выдзелена 2 млрд. руб.

Зразумела, што сёння адмаўляцца ад сусветных дасягненняў ужо нельга і наперадзе нас таксама чакае пераход ад традыцыйнай бібліятэкі папяровых носьбітаў і ручнай працы да электроннай бібліятэкі, здольнай аказваць сваім карыстальнікам шырокі спектр разнастайных паслуг, у тым ліку і такіх, як доступ да аддаленых кінешын інфармацыі.

Summary

The basic directions of activity of public libraries of Belarus in 1997 are considered in the article.